

Студзень							Люты							Сакавік						
П	А	С	Ч	П	С	Н	П	А	С	Ч	П	С	Н	П	А	С	Ч	П	С	Н
1	2	3	4	5	6				1	2	3						1	2	3	
7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10	4	5	6	7	8	9	10
14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17	11	12	13	14	15	16	17
21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24	18	19	20	21	22	23	24
28	29	30	31				25	26	27	28				25	26	27	28	29	30	31
Красавік							Май							Чэрвень						
П	А	С	Ч	П	С	Н	П	А	С	Ч	П	С	Н	П	А	С	Ч	П	С	Н
1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5					1	2		
8	9	10	11	12	13	14	6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9
15	16	17	18	19	20	21	13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16
22	23	24	25	26	27	28	20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23
29	30						27	28	29	30	31			24	25	26	27	28	29	30
Ліпень							Жнівень							Верасень						
П	А	С	Ч	П	С	Н	П	А	С	Ч	П	С	Н	П	А	С	Ч	П	С	Н
1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4									1
8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8
15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18	9	10	11	12	13	14	15
22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22
29	30	31					26	27	28	29	30	31		23	24	25	26	27	28	29
														30						
Кастрычнік							Лістапад							Снежань						
П	А	С	Ч	П	С	Н	П	А	С	Ч	П	С	Н	П	А	С	Ч	П	С	Н
1	2	3	4	5	6			1	2	3										1
7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10	2	3	4	5	6	7	8
14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17	9	10	11	12	13	14	15
21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24	16	17	18	19	20	21	22
28	29	30	31				25	26	27	28	29	30		23	24	25	26	27	28	29
														30	31					



## Праваслаўны каляндар

28 красавіка. Светлае Уваскрэсенне Хрыстова. Вялікдзень

### Двадзятая святы

7 студзеня.....	Раство Хрыстова. Каляды
19 студзеня.....	Хрышчэнне Гасподняе. Богаўяленне.
15 лютага.....	Стрэчанне Гасподняе
7 красавіка.....	Дабравешчанне Прасвятой Багародзіцы
21 красавіка.....	Уваход Гасподні ў Іерусалім. Вербная нядзеля
6 чэрвеня.....	Узнясенне Гасподняе
16 чэрвеня.....	Дзень Святой Тройцы. Пяцідзятніца
19 жніўня.....	Праабражэнне Гасподняе
28 жніўня.....	Успенне Прасвятой Багародзіцы
21 верасня.....	Нараджэнне Прасвятой Багародзіцы
27 верасня.....	Уздзвіжанне Крыжа Гасподняга
4 снежня.....	Уваходзілі ў храм Прасвятой Багародзіцы

### Вялікія святы

14 студзеня.....	Абраманне Гасподняе
7 ліпеня.....	Нараджэнне Іаана Прадцечы
12 ліпеня.....	Святых першавярхоўных апосталаў Пятра і Паўла
11 верасня.....	Усекнавенне галавы Іаана Прадцечы
14 кастрычніка.....	Пакроў Прасвятой Багародзіцы

### Саборы Беларускіх святых

7 ліпеня.....	Сабор беларускіх святых
3 лістапада.....	Сабор навамучанікаў і вызнаўцаў зямлі Беларускай

## Мусульманскі каляндар (1440—1441 гг. па Хіджры)

7/8 сакавіка (26—27 раджаба).....	Жаніцьба башкоў Прарока Мухамада (с.а.в.) (Ноч Рагаіб)	11—14 жніўня (10—13 зуль-хіджа).....	Свята ахвярапрынашэння — Курбан-Байрам. Заканчэнне вялікага паломніцтва ў Мекку
2/3 красавіка (26—27 раджаба).....	Узнясенне Прарока Мухамада (с.а.в.) (ноч Мірадж)	31 жніўня (1 мухарама).....	пачатак новага 1441 года па Хіджры
19/20 красавіка (14—15 шаабана).....	Ноч ачышчэння ад грахоў (Лейля аль-Бараа)	9 верасня (10 мухарама).....	Ашура — Дзень памінання прарокаў і пасланнікаў Алаха (мір ім)
6 мая (1 рамадана).....	Пачатак мусульманскага посту (Ураза)	8/9 лістапада.....	Дзень нараджэння Прарока Мухамада (с.а.в.) (Маўлід ан-Набі)
31 мая/1 чэрвеня.....	Ноч Прадвызначэння (Лейля аль-Кадр)	(12 рабі аль-авала).....	
(26—27 рамадана)			
4 чэрвеня (1—3 шавалья).....	Свята разгавення — Ураза-Байрам. Заканчэнне мусульманскага посту		
10 жніўня (9 зуль-хіджа).....	Дзень стаяння на гары Арафат		Даты календара могуць змяніцца ў залежнасці ад стану месяца.

## Каталіцкі каляндар

1 студзеня.....	Святой Багародзіцы Марыі	20 чэрвеня.....	Найсвяцейшага Цела і Крыві Хрыста
6 студзеня.....	Аб'яўленне Пана (Тры Каралі)	24 чэрвеня.....	Нараджэнне святога Яна Хрысціцеля
13 студзеня.....	Хрост Пана	28 чэрвеня.....	Найсвяцейшага Сэрца Езуса
2 лютага.....	Ахвяраванне Пана	29 чэрвеня.....	Святых апосталаў Пятра і Паўла
6 сакавіка.....	Папялец (пачатак Вялікага посту)	2 ліпеня.....	Найсвяцейшай Панны Марыі Будслаўскай
10 сакавіка.....	Першая нядзеля Вялікага посту	16 ліпеня.....	Успамін Найсвяцейшай Панны Марыі з гары Кармэль
19 сакавіка.....	Святога Юзафа	6 жніўня.....	Перамяненне Пана
25 сакавіка.....	Звеставанне Пана	15 жніўня.....	Унебаўзяцце Найсвяцейшай Панны Марыі
14 красавіка.....	Пальмовая нядзеля	14 верасня.....	Узвышэнне Святога Крыжа
18 красавіка.....	Вялікі чацвер	1 лістапада.....	Усіх Святых
19 красавіка.....	Вялікая пятніца	2 лістапада.....	Успамін усіх памерлых вернікаў
20 красавіка.....	Вялікая субота	24 лістапада.....	Хрыста — Валадара Сусвету
21 красавіка.....	Вялікдзень	1 снежня.....	Першая нядзеля Адвэнту
28 красавіка.....	Божай Міласэрнасці	9 снежня.....	Беззаганнага Зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі
30 мая.....	Унебаўшэсце Пана	25 снежня.....	Нараджэнне Пана
9 чэрвеня.....	Спасланне Духа Святога	29 снежня.....	Святой Сямі
13 чэрвеня.....	Пана нашага Езуса Хрыста, Найвышэйшага і Вечнага Святара		
16 чэрвеня.....	Найсвяцейшай Тройцы		

## Лютэранскі каляндар

6 студзеня.....	Богаўяленне, Эпіфанія	24 чэрвеня.....	Нараджэнне Іаана Хрысціцеля
25 студзеня.....	Дзень абарачэння святога апостала Паўла	25 чэрвеня.....	Дзень Аўгсбургскага веравызнання
2 лютага.....	Стрэчанне Гасподняе	29 чэрвеня.....	Дзень святых апосталаў Пятра і Паўла
1 сакавіка.....	Сусветны дзень малітвы	2 ліпеня.....	Дзень наведвання Марыяй Елісаветы
6 сакавіка.....	Пачатак Пакутнага часу	21 верасня.....	Дзень апостала і евангеліста Мацвея
25 сакавіка.....	Дабравешчанне Прасвятой Багародзіцы	29 верасня.....	Дзень архангела Міхаіла і ўсіх анёлаў
14 красавіка.....	Вербная нядзеля	6 кастрычніка.....	Свята падазкі за ўраджай
18 красавіка.....	Вялікі чацвер. Дзень усталавання Прычасця	18 кастрычніка.....	Дзень евангеліста Лукі
19 красавіка.....	Пакутная пятніца	31 кастрычніка.....	Дзень Рэфармацыі
21 красавіка.....	Вялікдзень — Уваскрэсенне Гасподняе	20 лістапада.....	Дзень пакаяння і малітвы
25 красавіка.....	Дзень евангеліста Марка	24 лістапада.....	Дзень памінання спачылых. Нядзеля вечнасці
30 мая.....	Узнясенне Гасподняе	24 снежня.....	Святы вечар.
9 чэрвеня.....	Пяцідзятніца, свята сашэсця Святога Духа	25 снежня.....	Нараджэнне Хрыстова
16 чэрвеня.....	Тройца — свята Святога Трыадзінства	27 снежня.....	Дзень апостала і евангеліста Іаана
		28 снежня.....	Дзень нявінна забітых немаўлят

## Гудзейскі каляндар

21 студзеня.....	Ту бі-Шват	30 верасня — 1 кастрычніка.....	Рош а-Шана 5780 г.
20 сакавіка.....	Пост Эстэр	2 кастрычніка.....	Пост Гедалі
21 сакавіка.....	Пурым	9 кастрычніка.....	Ём Кіпур
20—27 красавіка.....	Песах	14—20 кастрычніка.....	Сукот
23 мая.....	Лаг ба-Омер	21 кастрычніка.....	Шміні Ацэрэт
9—10 чэрвеня.....	Шавуот	22 кастрычніка.....	Сімхат Тора
21 ліпеня.....	Пост 17 тамуза	23—30 снежня.....	Ханука
11 жніўня.....	Пост 9 ава		
16 жніўня.....	Ту бі-Ав		Усе яўрэйскія святы пачынаюцца напярэдадні ўвечары.